



ТАЯМНІЦЫ
СТАРОГА ПАРКУ

М_С

РЭКАНСТРУКЦЫЯ
ПА-КАРАЛЕЎСКУ

М_С



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

7 ЖНІЎНЯ 2020 г.
ПЯТНІЦА
№ 152 (29266)

9-24 стар.

**МЯСЦОВАЕ
САМАКІРАВАННЕ**
(ГАЗЕТА ДЛЯ ВЫБАРЧЫНКАЇ І ДЭПУТАТАў МЯСЦОВЫХ САВЕТАў)

+TV ПРАГРАМА

ЦЫТАТА ДНЯ



**Раман ГАЛОЎЧАНКА,
прэм'ер-міністр:**

«Урад цяпер думае над тым, як стымуляваць рост удзелу грамадзян у добраахвотных накіраваных праграмах. Каб людзі больш актыўна адкладвалі сабе на пенсію. Гэтая сістэма ў любым выпадку будзе развівацца, будзем працаваць над стымулюючымі мерамі, каб умовы былі прывабнымі. Мы ідзем па такім жа шляху, як і іншыя краіны».



Аб гэтым заявіў Прэзідэнт на нарадзе па забеспячэнні бяспекі выбарчай кампаніі. На сустрэчу, якая адбылася ўчора ў Палацы Незалежнасці, былі запрошаны кіраўнікі Саўміна, палат парламента, сілавых ведамстваў, Вярхоўнага суда і Адміністрацыі Прэзідэнта.

33 «АСІЛКІ» ЁСЦЬ, А ХТО ДЗЯДЗЬКА ЧАРНАМОР?

Каб зняць размовы пра «33 асілкаў» (так Прэзідэнт, услед за медыя, назваў затрыманых прадстаўнікоў прыватнай ваеннай кампаніі «Вагнер»), кіраўнік дзяржавы даў даручэнне запрасіць у Беларусь генеральных пракурораў Украіны і Расіі. «Усе ж заклапочаныя гэтай праблемай, сур'ёзная праблема. Пакладзіце ўтраіх (генеральных пракурораў трох краін. — «Зв.») перад сабой міжнародныя дамовы і пагадненні, якія ў нас з Расійскай Федэрацыяй і Украінай, што мы падпісалі ў шматбаковым плане (мы ж абавязкі ўзялі на сябе і ў гэтай сітуацыі таксама), нашы законы.

СТАР. 2



Фота БелТА.

Рыхтуемся да школы



ЗАМШ, СТРАЗЫ, КАРУНКІ І КАНТРАСНЫЯ ГУЗІКІ

Што прапануюць вучням
беларускія вытворцы адзення

Бесплатная падгонка адзення, зніжкі да 70 % на мадэлі мінулых гадоў. Новыя тканіны і ўборы. Павышэнне цаны на школьныя ўборы айчынай вытворчасці не больш як на 10 %. Усё гэта і не толькі чакае беларусаў, якія рыхтуюцца да новага навучальнага года. Што сёлета апрануць на лінейкі вучні, у колькі гэта абыдзеца бацькам і як не спустыць сямейны бюджэт на школьных базарах, расказалі спецыялісты.

СТАР. 3

Фота БелТА.

На свае вочы

РОБАТЫ... ГАРАДСКІЯ І СЕЛЬСКІЯ

Як у фільмах пра касмічныя падарожжы, віцебскіх газавікоў цяпер дапускае на работу медыцынская інтэлектуальная сістэма, а наведвальнікаў крамы кансультуе выява спецыяліста.

Генеральны дырэктар УП «Віцебскаблгаз», заслужаны энергетык Рэспублікі Беларусь Пётр Шэршань і яго каманда ўмеюць здзіўляць. Гэта ўжо традыцыя. Іх прадпрыемства не сорамна паказаць нават прасунутым спецам у сферы віртуальных тэхналогій, заможным людзям, у якіх нібыта ўсё ёсць. А сярэднестатыстычны турыст, напэўна, будзе адразу ж у шоку...

За адзін дзень віцебскія газавікі прадэманстравалі некалькі навінак. На пачатку насычанага падзеямі дня яны адкрылі сваю тэлерадыёстудыю. Для кансультацыі перад тым запрашалі работнікаў дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі. Цяпер у «газавай ТРК» ствараюць разнастайны відэаматэрыял. У прыватнасці, у інфармацыйна-аналітычнай праграме «Дакладна» адказваюць на актуальныя пытанні грамадзян, даюць неабходныя кансультацыі, дапамагаюць сарыентавацца ў выбары газавыкарыстальнага абсталявання. Запісы можна ўбачыць як на фірменным сайце, так і на адным з дзяржаўных тэлевізійных каналаў.

СТАР. 4



КОРАТКА

- МНС выдала дазвол на загрузку паліва на першым энергаблоку БелАЭС, яна пачнецца 7 жніўня.
- Прыём заявак для ўдзелу ў нацдабры на дзіцячае «Еўрабачанне-2020» завяршаецца 15 жніўня.
- Пад Гродна адкрылі доплераўскі метэаралагічны радыёлакатар.



- Кінафестываль «Лістапад» пройдзе 6–13 лістапада.
- У Беларусі завяршылі папярэднія выпрабаванні доследнага ўзору баявой машыны ЗРК «Аса».



- Міжнародная федэрацыя барацьбы адмяніла рашэнне аб пачатку спаборніцтваў з верасня.

ISSN 1990 - 763X



20152>



9 771990 763008